

АБ УЗНАГАРОДЖАННІ ОРДЭНАМ ЛЕНІНА тт. ОСПЕНКА П. Д.,
ЛАМАКА В. Ф. І РАСКОВАЙ М. М.

За паспяховае выкананне заданняў урада па беспасадачнаму пералёту Севастопаль — Архангельск на аднаматорным гідрасамалёце «МП-1» і за праўленую пры гэтым доблесце узнагародзіць ордэнам Леніна старшага лейтэнанта Паліну Дзянісаўну Оспенка, старшага лейтэнанта Веру Фёдаруўну Ламака і штурмана-лейтэнанта Марыну Міхайлаўну Раскову.

Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР М. КАЛІНІН.
Сакратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР А. ГОРКІН.
Масква, Крэмль.
15 ліпеня 1938 года.

АБ УЗНАГАРОДЖАННІ ОРДЭНАМ ЛЕНІНА тав. ШВЕРНІКА Н. М.


У сувязі з споўніўшымся 50-годдзем тав. Нікалая Міхайлавіча Шверніка, першага сакратара ВПСР, і прымаючы пад увагу яго выдатныя заслугі перад рабочым класам, узнагародзіць таварыша Шверніка Н. М. ордэнам Леніна.

Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР М. КАЛІНІН.
Сакратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР А. ГОРКІН.
Масква, Крэмль.
15 ліпеня 1938 года.

ЗВЯЗДА

Орган ЦКіМККП(б), ЦВКіСНК БССР

№ 164 (6140) 17 ліпеня 1938 г., нядзеля ЦАНА 10 КАП.



На першай сесіі Вярхоўнага Савета РСФСР. НА ЗДЫМКУ (злева направа): Г. М. Маленкоў, І. В. Сталін, М. І. Калінін, К. Е. Варашчылаў, Н. І. Ежов, А. А. Андрэеў, А. І. Мікан, В. М. Молатаў, Л. М. Кагановіч, М. М. Літвінаў і А. Ф. Горкін на першай сесіі Вярхоўнага Савета РСФСР. Фота Ф. Ніслова і С. Паскутова (СР).

ПАДРЫХТАВАНА СУСТРЭЦЬ НАВУЧАЛЬНЫ ГОД

Праз паўтара месяца прыветліва адмяняцца дзверы савецкіх школ. У гісторыю светлых памяшканні вясёлай гурбой увайдзе жыццерадасная дзевяра. Адпачнуўшы за лета, прагнага та ведаў, яна з новымі свежымі сіламі возьмешца за вучобу. Як і заўсёды, на вучальным год будзе спаткан дзяцымі з пачуццямі вольнага радасці і шчасця. У гэтым годзе вучэбна-метадзічным сектары Наркамсветы пачуць шырокае ўдзяленне і талентаў. Большыя партыя і ўрад, якімі Сталін забяспечылі ім гэта шчасце.

У школах павінна быць вядома ўсе падрыхтавана да прыёму вучняў. Пачынаючы ад знаходнага выгляду школы і канчаткова кожнай дробязі ўнутранага абсталявання — усё павінна вабіць і радаваць дзевяра, ствараць ёй умовы для пладзворнай вучобы.

Падрыхтаванасць школьнага памяшкання, забяспечанасць школы выкладчыкім персаналам, павіннасць падручнікаў і вучэбных наладжанаў — гэта належаць пытанні падрыхтоўкі да новага навучнага года, патрабуючы падаряднага вырашэння.

Ці ўсё зробіла для таго, каб падрыхтавана сустрэць новы навучны год? Гэта пытанне павінна штодзённа крыжываць і хвалюваць і Наркамсветы БССР, і абласныя і раённыя аддзелы народнай асветы, і кожная дырэктара школы.

Своечасовы рамонт школьных будынкаў і заканчэнне ў тэрмін будаўніцтва новых школ — адно з асноўных пытанняў. Шматлікія сігналы, паступаючыя з раёнаў, гавораць аб тым, што ў пераважнай большасці школ БССР рамонт нічо не распачаў. У Закарпацкім раёне, напрыклад, рад школ патрабуе неадкладнага рамонту, але на гэта па сёння нічо не звартае ўвагі. Спакою райвыканкома і райгана не ўступілі нават і такі факт, калі Рагачоўска НСШ будаўніцтва гарадскіх школ выканана на 50,2 проц. і сельскіх — на 24,4 проц. Тамны неадпаведна марудна, патрабуючы вярнам выканання плана, зацверджанага партыяй і ўрадам. Наркамсветы БССР і, у прыватнасці, яго будаўнічае ўпраўленне (начальнік т. Шабалін) кіруе будаўніцтвам шляхам пасылкі кіравальных дырэктару і патрабавання звада, не клопачыся аб тым, ці забяспечаны будаўніцтва рабочай сілай, неабходным матэрыяламі, тэхнікай. Школьніцкая лінія, што праводзілася ў будаўніцтва школ выкрытымі ворагамі народа, яшчэ далёка не ліквідавана.

Другім важнейшым пытаннем падрыхтоўкі вучэбнага года з'яўляецца своечасовае забяспечанне школ стабільнымі падручнікамі і пераглядзенымі праграмамі. Становіцца з вышукам стабільных падручнікаў Дзяржаўным выдвецтвам Беларусі выклікае апраўданую трывогу. З 70 назваў падручнікаў выдана толькі палова. Наркамсветы-ж БССР чамусьці тут займае пазіцыю пабочнага назіральніка. І намеснік наркома асветы і выконваючы абавязкі дырэктара выдавецтва т. Яцкевіч, які

павінны персанальна адказаць за своечасовае выпуск падручнікаў, перадаручылі гэта справу іншым.

Нічога істотнага не зроблена Наркамсветы і па пераглядзе вучэбных праграм, без якіх немагчыма будзе наставіць забяспечыць правільнае выкладанне раду дасцыпліну. У гэтай галіне ў вучэбна-метадзічным сектары Наркамсветы пануе ранейшая нерашучасць і маруднасць.

Да пачатку новага навучнага года школы павінны быць поўнаасцю ўкамплектаваны наставнікамі. У гэтым годзе з педагогічных інстытутаў і вучылішчаў вышла даволі вялікая армія маладых, здольных педагогаў. Кожны з іх з вялікім жаданнем возьмешца за ганаровую і ўдзячную работу па выхаванню савецкай дзевяры. Гэтыя маладыя кадры педагогаў трэба пакончыць з усімі уважлівасцю, без бюракратычнай цяганіны, якая ўласціва яшчэ Наркамсветы БССР, размеркаваць па школах, стварыць на месцы ім умовы для іх росту. Неабходна рашуча пакончыць з тым становішчам, калі НКЦ пазымі месцамі разглядае пытанні аб пераводзе наставнікаў з аднаго месца на другое, марынае скаргі, не рабіліце зняслаўленых ворагамі чэсных работнікаў савецкай школы.

Ворагі народа, што ў свой час арудавалі ў НКЦ, зянок стваралі бытаніну ў размеркаванні кадраў. У карыдорах і кабінетах наркамата штодзёна блыкалі сотні людзей, чакаючы прызначэння, разбору апеляцый і скарг. Гэта варажная практыка павінна быць выкранаена назаўсёды з апарата НКЦ.

Партыя і ўрад яшчэ некалькі год назад паставілі перад школай задачу ахопу навучаным усёй дзевяры. Ні аднаго дзіціна школьнага ўзросту не павінна астацца па-за школай.

Пытанні падрыхтоўкі да новага навучнага года рознастайны і адназначны. Усё падрыхтоўчае работа павінна разгортвацца пад знакам канчатковай ліквідацыі вынікаў школьніцтва ў сістэме народнай асветы. У першую чаргу трэба да канца дзавяршыць апарат Наркамсветы БССР, дабра большыя часткі чоткіся ў яго работе па кіраванні абласнымі і раённымі аддзелаў, па вырашэнню важнейшых пытанняў, хвалюючых школу і наставнікаў. Органы народнай асветы павінны забяспечваць жыццё, апэратыўнае кіраванне школай ва ўсіх рознастайных галінах іх работы.

Савецкая школа ажуржана велізарнымі клопатамі партыі і народа. Аб школе асобіста клопачыцца правядор праўнага чалавечтва таварыш Сталін. Школа — гэта адназначны ўдзел сацыялістычнага будаўніцтва. У ёй выхоўваецца самае юнае пакаленне заўтрашняга будаўніцтва куністычнага грамадства. У правільным выхаванні дзевяры ў духу кунізму, безмежнай адданасці сацыялістычнаму радыме, большыя партыя і любімаму бацьку і наставіку працоўнага таварышу Сталіну заўважана кожны грамадзянін нашай краіны. Таму і перад органами народнай асветы і перад школай ставіцца партыя і ўрад такія адказныя задачы.

Вялікую увагу падрыхтоўкі да новага навучнага года павінны аддаць партыяныя, савецкія і комсамольскія арганізацыі, бо гэта кроўная справа ўсёй савецкай грамадскіся. У новым навучным годзе школы Савецкай Беларусі павінны працаваць яшчэ трыццаць год, працаваць так, як гэтага патрабуе партыя, народ, вялікі Сталін.

ПЕРШАЯ СЕСІЯ ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА РСФСР 1-га СКЛІКАННЯ

ІНФАРМАЦЫЙНАЕ ПАВЕДАМЛЕННЕ АБ ПАСЯДЖЭННІ ПЕРШАЙ СЕСІІ ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА РСФСР 1 СКЛІКАННЯ

15 ліпеня, у 6 гадзінаў вечара, у залі пасяджэнняў Вярхоўнага Савета РСФСР, у Крэмлі, адбылося адкрыццё першай сесіі Вярхоўнага Савета РСФСР 1-га склікання.

Па прапанове дэпутата тав. Сідэрава І. І., сесію адкрывае старэйшы дэпутат Вярхоўнага Савета ад Спасакай выбарчай акругі Горкаўскай вобласці, каласіні сельскагаспадарчай арцыі «Зара кунізму» тав. Барышэў Сцяпан Нікіціч.

Пасля прамовы тав. Барышэва Вярхоўны Совет прыступіў да выбараў старэйшій і намесніку старэйшій Вярхоўнага Савета РСФСР.

Старэйшій Вярхоўнага Савета РСФСР аднагалосна выбрав тав. Міданэў Андрэй Аляксандравіч; намеснікам старэйшій выбравы тав. Тымчаў Амін Халілавіч і тав. Манерава Пранасёў Сямёнаўна.

Вярхоўны Совет прыняў наступны праграмат сесіі:

1. Пасяджэнні сесіі Вярхоўнага Савета РСФСР адбываюцца з 11 гадзінаў раніцы да 3 гадзінаў дня, з 6 да 9 гадзінаў вечара.
2. Дакладчыкі па пытаннях парадку дэя сесіі Вярхоўнага Савета РСФСР зацверджваюцца старэйшій Вярхоўнага Савета РСФСР.
3. Кожная група дэпутатаў Вярхоўнага Савета РСФСР, якая налічвае не менш 30 чалавек, можа выставіць сваёе сэдлакладчыка.
4. Дакладчыкам прадстаўляецца для дакладу 1 гадзіна і для заключнага слова — 30 мінут; сэдлакладчыкам для сэдлакладчыка 30 мінут, для заключнага слова — 15 мінут.
5. Прамоуам прадстаўляецца слова ў першы раз 20 мінут, у другі раз — 5 мінут.
6. Асабістыя зьяві і фактычныя дэведкі ўносяцца ў пісьмовым выглядзе і агаляваюцца старэйшій Вярхоўнага Савета РСФСР неадкладна або ў канцы пасяджэння, глядзячы па іх зместу.
7. Пачатарговія запытанні ўносяцца ў пісьмовым выглядзе і агаляваюцца старэйшій Вярхоўнага Савета РСФСР неадкладна.
8. Для слова і парадку прадстаўляецца 5 мінут.
9. Па матых галасавання прадстаўляецца 3 мінуты.

Па прапанове тав. Угарова А. І., выступіўшага ад групы дэпутатаў Масквы, Ленінграда, Баронскай і Куйбыўскай абласцей, Татарскай, Башкірскай і Чэзна-Інгусскай аўтаном-

ПРАМОВА ДЭПУТАТА С. Н. БАРЫШЭВА ПРЫ АДКРЫЦЦІ СЕСІІ ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА РСФСР

Таварышы дэпутаты! Вітаю вас з днём адкрыцця першай сесіі Вярхоўнага Савета Расійскай Савецкай Федэратыўнай Соцыялістычнай Рэспублікі!

Дарагія таварышы! Народы Расійскай Савецкай Федэратыўнай Соцыялістычнай Рэспублікі ларучылі нам кіраванне краінай. Нам аказалі вялікае давер'е і высокі гонар. І я хачу сказаць: мы будзем працаваць, не пакладаючы рук, каб выраіць давер'е нашага народа. Мы будзем працаваць так, як вучыць нас родны Іосіф Вісарыянавіч Сталін. (Бурныя апладыменты. Усе ўстаюць. Шматразовыя прыветлівыя воплічы ў гонар таварыша Сталіна.)

Мы прыхоцілі з гароду і сёл, дзе нядоўна адбываліся выбары дэпутатаў Вярхоўнага Савета нашай рэспублікі. У гэтых выбарах народы нашай рэспублікі выраілі сваё поўнае давер'е палітыцы нашай роднай і дарагой куністычнай партыі і савецкай уладзі (бурныя апладыменты), сваю адданасць і любоў правядор і наставіку ўсіх працоўных нашага вялікага Савецкага Саюза таварышу Сталіну. (Шумныя, працяжныя апладыменты. Усе ўстаюць. Воплічы: «Ура», «Няхай жыве таварыш Сталін!»)

У гэтых выбарах прыняў удзел увесь народ, і увесь народ аднадушна аддаў свае галасы за кандыдатаў блока куністычнай і беспартыйных. Гэтыя выбары былі сапраўдным народным святам. (Працяжныя апладыменты.) У нашай выбарчай акрузе жалчым-сялянскі ўпрыгожалі ўрны для тагнага галасавання сваімі наўковымі хусткамі. Усёлы ўрапоўныя радалася вялікім перамогам, якія запісаў у Канстытуцыю сваёй рукою наш родны і вялікі правядор і наставіку таварыш Сталін. (Усе ўстаюць. Гарачыя аваяцы ў гонар таварыша Сталіна.)

Канстытуцыя стала залатоў кнігай нашага шчаслівага жыцця. У кнізе гэтай навакі запісаны правы, якія дала народу партыя Леніна—Сталіна і савецкая ўлада.

Шчаслівае жыццё было раней толькі ў казках і ў нашых марах. Цяпер усё, аб чым мы марылі, усё, за што мы змагаліся, нам дасягнута.

У нас няма больш памешчыкаў, куладуў, Заводы, фабрыкі, зямля — усё стала народным дабрам. Мы працуем на сьве і на сваіх дзятэй. Мы маем права на працу, на адпачынак, на асвету. Мы — сяляне — атрымаці ў вечнае і бесплатнае карыстанне зямлю.

Партыя Леніна—Сталіна і савецкая ўлада вываці нас на светлую дарогу сацыялістычнага жыцця. Савецкая ўлада навакі паабавіла нас ад прыгнечанія. Цяпер мы самі будзем сабе зямляноне і вясёлае жыццё.

Я — сялянін-калгаснік вёскі Саблюкова, Спасакага раёна, Горкаўскай вобласці. Я пражыў на белым свеце 73 год. Больш чым поўвека пражыў я пры капіталістах і памешчыках. Я добра памятаю стары пражыты час, калі мы былі беспраўнымі і жабрацкімі людзьмі. Усе нашы мужыкі амаль з самага прыгоннага права арадавалі зямлю ў памешчыка Дзямідана і плацілі яму аброк. Я памятаю, як сяляне секлі розгамі.

Цяпер усё гэта забыта і ніколі не верніцца. Была наша краіна адсталая, жабракай, неучкай, краінай беспраўна і гнёту працоўных. А цяпер яна стала, пад кіраваннем партыі Леніна — Сталіна, перадавой, магутнай (апладыменты), культурнай сацыялістычнай краінай, стуртаваўшай усю народы ў адну брацкую сям'ю, будуючую новае жыццё.

Ворагі памышляюць адабраць у нас нашы перамогі і вярнуць нам старое пражытыя жыццё. Я гавару: — не бываць гэтыя ніколі! (Працяжныя апладыменты.)

Усіх ворагаў, усіх шпіёнаў знішчыць, як палёных сабак! (Апладыменты.)

Работы і сяляне цвяціць і берагуць сваё шчасце. Мы, сяляне, знаёмі гэта шчасце ў калгасе. Пры старым радыме лёсам сялянна былі голад і жабрацтва. Цяпер калгас — сіла настолькі вялікая, што можа горм перасоўваць! Сяляне аб'ядналіся ў калгасы і авалодалі сілай багатарскай, ад чаго і зямля наша паслухмянай стала. Калгасная праца і сталініскія машыны, якімі забяспечыла нас сацыялістычная праміслоўнасць, нашы работы, — прыносяць нам багаты ўраджай. Мы жывем забяспечана і ведаем, што будзем жыць яшчэ лепш. Мы ведаем, што нас вядзе да новых перамож наша большыя партыя, наш любімы правядор таварыш Сталін. (Бурныя апладыменты, воплічы: «Ура», «Няхай жыве таварыш Сталін!»)

Я — калгасны садоўнік, вырашчваю розныя расліны.

Таварыш Сталін таварыш садоўнік — заўважце кожнага з нас і любоўна вырашчывае вялікіх людзей, алдзыхых лётчыкаў і герояў. І я, стары рускі сялянін, які поўвека пражыў безгарадна, цяпер дажыў да таго, што адкрываю першую сесію вярхоўнага органа ўлады Вялікай Расійскай рэспублікі. Дзякуй за гэта партыі і савецкай уладзі, дзякуй таварышу Сталіну! (Бурныя апладыменты, пераходзячы ў аваяцкі. Воплічы з месці: «Ура таварыш Сталіну!», «Няхай жыве вялікі правядор народу таварыш Сталін!»)

Калі нас выбіраў народ, ён даваў нам нахае: аберагаць, як знічу вока, нашу радзіму. Мы ведаем, што фашысты рыхтуюць супроць нас ваіну, але мы не баімся іх пагроў! У нас пярэжыма моцна ўзброеная. У нас ёсьць магутная храбрая Чырвоная Армія. (Апладыменты.) А калі грымне, то ўсе мы пойдзем на абарону радзімы. (Бурныя апладыменты.)

Таварышы дэпутаты! Усё, што ёсьць у нас, — усё заваявана дзякуючы нашай партыі Леніна — Сталіна. (Бурныя, працяжныя апладыменты.)

Няхай жыве наша партыя большыя-вокі! (Бурныя апладыменты.)

Няхай жыве савецкая ўлада! (Бурныя апладыменты.)

Няхай жыве наш родны правядор і наставіку таварыш Сталін! (Усе прысутныя ў зале ўстаюць. На розных мовах народы РСФСР нясуць прыветлівыя воплічы ў гонар таварыша Сталіна. Працяжныя аваяцы.)

Таварышы! Абвешчаю першую сесію Вярхоўнага Савета РСФСР адкрытай.

(Бурныя, працяжныя апладыменты. Дэпутаты, стаячы, наладжваюць гарачую аваяцкую таварышу Сталіну. Прыветлівыя воплічы ў гонар таварышаў Сталіна, Молатава, Кагановіча, Варашылева, Малініна, Андрэева, Міянана, Жданова і Ежова.)

ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЕ

ПОЛАЦКІ РАЙКОМ ПАРТЫІ НЕ КІРУЕ СОВЕТАМІ І ПРОФСАЮЗАМІ

21 чэрвеня быў склікан пленум Полацкага гарадскога савета, на аб'яднанні дзя якое стаяла два важнейшыя пытанні: 1) зацверджанне бюджэта на 1938 год і 2) даклад старшыні горадскога тав. Жучанкі аб гатоўнасці выбарных участкаў да дня выбараў. На пленум з'явілася менш 40 проц. дэпутатаў. Пленум прышлося адклінічы.

У другі раз (са згоды бюро райкома) вырашана склікаць пленум на 2 ліпеня сумесна з партыйным, профсаюзным і комсомольскім актывам. На гэты раз на пленум з'явілася ўсяго толькі 30 проц. дэпутатаў. Партыйны, профсаюзны і комсомольскі актывы зусім не з'явіліся. Адсутнічалі і члены бюро райкома, члены пленума райкома, кіраўнікі профсаюзных арганізацый. Пленум зноў адклінічы і ўжо невядома на які тэрмін.

Праўда, 11 ліпеня быў склікан урачысты пленум горадскога. Адкрыты тэатр парка імя Горкага быў перапоўнены людзьмі. Дэпутатаў і ў гэты раз з'явілася менш паловы. Але пленум усё ж адбыўся.

Завалася-б, такое становішча павінна было ўтрымліваць райком партыі. Райком абавязан быў папярэджваць, чаму члены партыі, дэпутаты горадскога савета не явіліся на пленум, не выконваюць свае элементарныя грамадскія абавязкі. 11 ліпеня бюро райкома абмяркоўвала паводзіны некаторых камуністаў-дэпутатаў і прыняла наступныя рашэнні: «Перад пачатком на абмеркаванні партыйнай арганізацыі горадскога». Такім чынам, райком партыі адмакнуўся ад назойлівага пытання.

Праблему горадскога не вынес ніякага рашэння ў сувязі са з'яўленнем пленуму, а ён мог перадаць гэтую справу на абмеркаванне калектыву, паставіць пытанне перад выбаршчыкамі аб адклінанні з горадскога тэх. дэпутатаў. Аб тым, на колькі несур'ёзна прэзідыум ацэньвае гэтыя факты, яскрава выказаў член прэзідыума тав. Юркевіч (намеснік старшыні горадскога). Ён лічыць, што адзіным мерапры-

емствам для арганізаванага правядзення пленуму з'яўляецца наладжанне пасля пленуму мастацкай самадзейнасці... Да больш смехотворных рэчэй дадумался цяжка.

Факты з'яўляў пленуму горадскога выкрываюць парочную сістэму кіравання саветамі. За 1938 год райком партыі ні разу не заслухоўваў справаздачу горадскога аб рабоце, выкананні наказаў выбаршчыкаў. А недахопаў у рабоце горадскога вельмі многа. Сакратары райкомаў не прысутнічаюць на пасяджэнні прэзідыума горадскога. Старшыня горадскога не запрашаюць на пасяджэнні бюро райкома.

Райком партыі самаўхіляе ад кіравання профсаюзнымі арганізацыямі працоўных. Многія старшыні групавых і мясцоваў не атрымліваюць ад партарганізацыі ніякіх указанняў і дапамогі. Райком партыі ні разу не склікаў профсаюзны актыв на абмеркаванне становішча профсаюзнай работы ў горадзе. Нават у першы выбараў у Вярхоўны Совет БССР райком неадатаваў скаржніцтваў профсаюзны актыву для агітацыйнай і прапагандыскай работы. Інструктары райкома па гораду не ведаюць назваў прэзідыумаў усіх старшын групавых, не гавораць ўжо аб старшынскіх маскоўках.

Справа даходзіць да кур'яў. Калі трэба арганізаваць дэманстрацыю, то з райкома паведамляюць аб гэтым у буйныя калектывы, забываючы дробныя профсаюзны арганізацыі.

На радые прадырмстваў горада груба парашуаюць правільна ахова працы, сістэматычна практыкуюцца звышнормаваныя работы, затрымліваюцца сваёчасовае выплата зарплатаў. Профработнікі варацца ва ўласны саку, яны не сустракаюць ніякай дапамогі ад партыйных партарганізацый і райкома.

Советы і профсаюзы — прыватныя рамні ад партыі да мас. Полацкі райком партыі забяў гэта ўказанне нашай партыі.

Б. ЗЕЛЬМАНУ.

ПАДАРУНКІ РАДЗІМЕ - МАЦЕРЫ

Ён прышоў дадому ва ўзбуджаным стане. Адна думка дакучліва свіравала мозг: ці выйду? Выйду, адказаў ён сам сабе. Абаякова выйду? Ён сеў за стол, узняў раман «Что дасягае?» Чэрнышоўскага — трэба-ж заданне па літаратуры падрыхтаваць, задкі на-насу! — і пачаў чытаць.

...На нарадзе прыгатаў тав. Гобельманна станкабудавальніка завода імя Кірава слова ўзяў стыханавец-комсомолец тав. Баскін. Ён гаварыў аб абліжэнні валькіга свята — 20-годдзя ленынска-сталінскага комсомола, аб тым, што кожны комсомолец і малады рабочы павінен рыхтаваць падарункі радзіме-матеры да гэтага ўрачыстага дня. Брыгада прыняла абавязальнасць і зварнула за імям стыханавца ўсіх комсомольцаў і малады Савецкай Беларусі.

Баскін працуе на працэсе зборкі каробак скарацей для пілы тылу 862. Яго месячная норма 2,5 каробкі, а ён узяў абавязальнасць збіраць 5-6 каробак. І сёння ён прышоў з нарады з думкай аб тым, як уласна яму выканаць сваё абавязальнасць. Адкрыта кажучы, ён быў узаўважэн у поспеху, верыў у свае сілы і не сумняваўся ў тым, што даць 6 каробак, але ўсё-ж пакуль не пераскочыў — не кажны го!

Слова маладога большавіка — пёрдае слова. І тав. Баскін выконвае сваё абавязальнасць. Ён ужо збірае 5 каробак і будзе хутка збіраць усё 6. Ён рыхтуе да дня робінеў у падарунак сваёй радзіме-матеры 10 сабраных звышнормаваных каробак.

Малады савецкі рабочы, студент рабфака, комсомолец Баскін Вульф Гіршвіч укладзе ў сваю работу, у сабраны звышнормаваных каробак ужо запал юнага сэрца, усю неплюшчу пачуццяў любі і адданасці партыі большавіку, выхаваўшага яго.

Таварыш Баскін гэта ўжо не проста рабочы. Гэта стыханавец-інтэлігент. Чалавек, які авалоўва тэхніку, закінае рабфак і абрацца паступіць у інстытут, чалавек з дзяржаўным поглядам на рэч. Гэта — малады чалавек сталінскай эпохі, сын ленынска-сталінскага комсомола.

Комсомолец-стыханавец гэтага-ж завода Елінекі Георгій Гаўрылавіч — аднаго года нараджэння з нашай савецкай краінай. Ён нарадзіўся там, калі працоўны народ кіруюмы большавікамі, гаварыў са старым светам мовай гармат і снарадаў, калі шчасце заваявалася на полі брані агнём і крывёю лепшых сыноў народа. Ён малады, як наша краіна.

Працу ён слесарам-інструментальшчыкам. Яго абавязальнасць — што-дзённа даваць 300 процантаў нормы. І гэта абавязальнасць ўжо стала справай. Ён дае пачер 250—280 процантаў нормы.

Тав. Елінекі нядаўна прыняў у кандыдата партыі. У час выбарчай кампаніі па выбарах у Вярхоўны Совет БССР ён працаваў агітатарам на участку. У яго гуртку займаліся старухі, хатнія гаспадыні, якія добра памятаюць працяглае жыццё пры царстве. Ён вучыў сваіх слухачоў. Расказваў ім аб пудоўных справах партыі Лёніна — Сталіна, аб тым, як большавікі мянялі руслы рэк, заваявалі Паўночны полюс і стаяць сусветныя рэкорды. Ён і сам вучыўся ў сваіх слухачоў — прагна слухаў расказы аб горкай долі працоўнага чалавекі ў практыцы стары час і запісваў цікавыя факты для скаржэння ў сваёй агітацыйнай да двух змянальных дат рыхтуецца тав. Елінекі — 20-годдзя комсомола і прышоў у Рабоча-Сялянскай Чырвонай Армію.

— Я адчуваю сябе заўсёды і ўсёды байцом, — гаворыць тав. Елінекі. — На заволье я — баец арміі працы. На выбарчым участку я адчуваў сябе байцом арміі агітатараў, нясуць у масе вогняныя словы большавіцкай праўды, а ў Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі я буду байцом валькіга арміі, ахоўваючай мірную працу і шчасце савецкага народа.

Цяпер, у дні падрыхтоўкі да робінеў, асабліва адчуваюцца сіла ленынска-сталінскага комсомола, яго баявы дух, яго імкненне да беззаветнага служэння справе народа, справе партыі Лёніна—Сталіна.

С. КРАУЦОУ.

ЯК МЫ ПЕРАБУДОЎВАЕМ РАБОТУ СЕЛЬСОВЕТА

На працягу апошніх некалькіх год у нашым Бабніцкім сельсавеце, Ветрынскага раёна, была зусім закінута работа секцый і донатацкіх груп. Да вырашэння важнейшых пытанняў сельсавецкай і культурнай работы на гэты час года пазвага савецкага актыва не прынятыя.

Ворагі народа, якія доўгі час арудвалі ў сельсавеце, прыклалі ўсе намаганні да таго, каб разбурыць калгасы, сарваць выкананне дзяржаўных заданняў. Таму наш сельсавет на працягу 1936—37 г. быў самым адстаючым у раёне.

Зараз у нас вылучаны на кіруючую работу новыя маладыя кадры, людзі, да канца адданыя справе партыі Лёніна—Сталіна. Напрыклад, у сельсавецкадзятарч арцелі «Праўда» старшыней выбран радавы калгаснік тав. Глушчэвіч. У выніку гэтаго энергічнай работы калгас «Праўда» займае цяпер адно з першых месцаў у сельсавеце па выкананню ўсіх гаспадарча-палітычных кампаній. У калгасе «Чэлюскі» выбран старшыней перадавы брыгадзір тав. Майсеенка.

За апошні час значна ажывілася работа секцый сельсавета. Палітдзятарч секцыя (старшыня тав. Галаўнёў) правяла вялікую работу па забеспячэнню поспеху вясновай сяўбы і добрай падрыхтоўкі да ўборкі калгаснага ўраджаю. Секцыя дабрабыту (старшыня тав. Язер Анна) займаецца такімі важнымі пытаннямі, як арганізацыя і наладжанне работы пакарных дружнаў, набіццё для іх неабходнага інвентара, адкрыццё іслыў і дзіцячых пляцовак у калгасе і інш.

Шырока разгарнула работу секцыя рэвалюцыйнай законнасці (старшыня тав. Глушчэвіч). Яна ўзімае важнейшыя пытанні на прэзідыум сельсавета, так, напрыклад, пытанні аб паставі ўліку ў калгасе, аб рабоце каааўзамадамогі, аб рэагаванні на скаргі і заявы калгаснікаў. Члены секцыі прымавалі да калгасных брыгад для сістэматычнага нагляду за выкананнем сацыялістычнай законнасці.

Выбарчы камітэт па выбарах у Вярхоўны Совет СССР і БССР з'яўляецца вельмі важнай школай для ўсяго калгаснага і сельсавецкага актыва. У часе падрыхтоўкі да выбараў у Вярхоўны Совет БССР у нас працаваў 31 агітатар. Агітатары неслі жывое большавіцкае слова ў масы. Калгаснікі з вялікім уздымам і ахвотай наведвалі гурткі па вывучэнню Канстытуцыі і выбарчага закона БССР. Агітатары ўзвядалі падрыхтоўку да выбараў у штодзённымі задачамі барацьбы за сталінскі ўрадаў. Многія агітатары — т. Эрдман, Казей, Воеўнак, Гершкі, Язер, Высокі, Марквіч, Хамчонак і

іншыя — правілі сабе, як звычайныя арганізатары-масавікі. Разультатам вялікай агітацыйна-прапагандыскай работы з'явілася бліскучая перамога блока камуністаў і беспартыйных на выбарах. Па сельсавецку прынялі ўдзел у галасаванні ўсе 100 проц. выбаршчыкаў. З вельмірадна радасно прыклі яны да выбарчых урнаў, каб аддаць свае галасы за партыю большавіку, за вялікага Сталіна, за кандыдата сталінскага блока камуністаў і беспартыйных.

Гэты небывалы палітычны ўздым праявіўся і ў выдатным поспеху рэалізацыі пазікі троякі пільготкі па сельсавецку. На працягу трох дзён падліска сярэд калгаснікаў у асноўным была закончана. На пазыку падліска ўжо амаль усе калгаснікі на агульную суму 11.010 руб. У мінулым годзе па калгасе нашага сельсавета сума падліска складала 5.600 руб. Гэтыя поспехі заваяваны дзякуючы правільнаму масава-растлумачальнай работы сярэд насельніцтва, дзякуючы таму, што агітатары і пасля выбараў прадаўжаюць сваю плённую работу.

Трэба адзначыць, што Ветрынскі райвыканком не ўзгадвае масавую работу сельсаветаў, не аказвае ім амаль ніякай дапамогі. За ўвесь час райвыканком не склікаў ні адной нарады райотнікаў сельсаветаў аб членаў секцый па пытанню аб тым, як лепш паставіць работу. Не арганізоўваецца пераансэнне лепшага вопыту з аднаго сельсавета ў другі.

Дрэны прыклад паказвае райвыканком у адносінах захавання савецкай дэмакратыі. 31 мая райвыканком арганізаваў так званую вясновае пасаджанне прэзідыума ў нашым сельсавеце. Хто-ж прысутнічаў на гэтым пасаджанні з членаў прэзідыума? Толькі два чалавекі — нам. старшыні райвыканкома тав. Шлефэр і член прэзідыума тав. Серафімаў. І пры такім складзе пасаджанне ўсё-ж лічылася прамамым, абмяркоўваліся важнейшыя пытанні, выносіліся рашэнні. Наўрад ці можна рэкамендаваць сельсаветам следваць гэтаму драмнаму прыкладу райвыканкома...

Оргкітэту ЦВК БССР па Віцебскай вобласці трэба дапамагчы сельсаветам у арганізацыі работы секцый і дэпутатскіх груп. Ні на мінулы нельга забываць, што ў кіраўніцтва сельсаветаў і райвыканкомаў прышлі новыя людзі, сярэд якіх большасць не мае яшчэ патрэбнага вопыту савецкай работы. Гэтым людзям неабходна ўсямерна дапамагчы.

І. М. ІВАШЧАНКА, старшыня Бабніцкага сельсавета, Ветрынскага раёна.

ДРЭННА РЫХТУЮЦА ДА ПАРТЫЙНЫХ ДЗЕН

Прайшоў тры месяцы пасля справядліва-выбарчага схода ў партыйнай партарганізацыі шчотанай фабрыкі імя Кірупава (г. Менск).

На справядліва-выбарчым сходзе выступіўшы таварышы асабліва ўвагу аддавалі пытанню дрэннай падрыхтоўкі і правядзення партыйных сходаў. Выступіўшы ўнеслі многа прапановаў для палепшэння падрыхтоўкі і правядзення партыйнага дня.

Партком не выканаў указанняў камуністаў. Кірытка асталася непацуктай, шматлікія прапановы членаў і кандыдатаў партыі яшчэ не рэалізаваны. Цяперсходы і зараз праходзяць на нізкім палітычным узроўні. У маі месяцы быў склікан толькі адзін партыйны сход.

Партком праводзіць адкрыты партыйна-комсомольскі сход. Праўда, іх трэба праводзіць. Аднак ёсць пытанне, якія неабходна вырашаць толькі на закрытых сходах у прысутнасці членаў і кандыдатаў партыі. А ў нашай партарганізацыі робіцца так, што калі неабходна абмеркаваць пытанні закрытага характару, старшыня прэзідыума абяцвае: «Комсомольцы, спачуваючыя і

беспартыйныя таварышы — просім выйсці, астаюцца толькі члены і кандыдаты партыі».

Такая практыка няправільная. Яна адтэрмуе камсомольскі і беспартыйны актыв ад партарганізацыі.

XVII з'езд КП(С)У ў сваім рашэнні ўказаў партыйным арганізацыям на выключнае значэнне партыйных сходаў у справе большавіцкага выхавання камуністаў. Ён падкрэсліваў, што неабходна прыцягваць усіх членаў і кандыдатаў партыі да падрыхтоўкі партыйных дзён. На сходзе камуністы абавязаны актыву абмяркоўваць пытанні палітычнага і гаспадарчага жыцця, міжнароднага становішча і т. д. Партарганізацыя фабрыкі яшчэ не перабудавала сваю работу ў адпаведнасці з указаннямі XVII з'езда КП(С)У.

Райком напэўна таксама забяў крытыку камуністаў, не зрабіў з неабходных вывадаў у справе аперацыйна-кіраўніцтва работай партыйных партарганізацый. На-ранейшым інструктары гаркома і райкома не баяваюць у парткоме, не аказваюць неабходнай дапамогі. М. ГАЛЬПЕРЫН.

Міх. КАЛЬЦОЎ ІСПАНСКІ ДЗЕННІК (Урыўкі)

11 лістапада. Вечарам я тэлеграфаву «Праўду»: «У нашай і сёняшняй ранішняй атакае рэспубліканскай ўстае шмат палонных. Сёння раніш рэспубліканская авіяцыя зрабіла бліскучы налёт на фашысцкі аэрадром Авіла і знішчыла 12 самалётаў».

Учарашні контрудар, накіраваны супроць фашыстаў у парк Каса дэль Кампо, прынесіў іх адступіць і спыніў у гэтым напрамку. Мы ўбачылі, што маршаваны ўмоўцы уцякаць не горш іншых, калі на іх добра націскаюць кулямётным і ружэйным агнём, авіяцый і раптоўнай шыткавай атакай. Яны ўмоўцы ахвотна злавалі ў палон і пасля доўга дыскусывалі на доньце пытанні з карама. Яны не супроць прызнаць свае памылкі і абяцалі, што ў наступны раз не будуць біцца, калі нават іх гвалтоўна мабілізуюць.

Сустраўшы момант удар, праціўнікі некалькі перагранаўваюць і аднавіў галоўную атаку а боку прадмесця Карабанчэў. Тут учора і сёння зноў ідуць вельмі жорсткія вулічныя схваткі. Асобныя дамы бярэцца з бою ў шыткавых і гранатных атаках.

З чатырнаццаці гадзін фашысты пачалі тут моцную артылерыйскую атаку па Таледаскаму мосту. К гэтаму моманту я быў у прылягаючым да маста квартале Карабанчэў Бахо, — вяртаўся на час атакі аказваў адрэзаным ад маста. З вельмірадна пільгасцю байцы ўтрымліваюць барыкады пад ураганным агнём артылерыі. Усё-ж такі да гэтага часу, да восемнашці гадзін, маст і некалькі вуліц наперадзе ўжо знаходзіцца ў руках рэспубліканцаў. Ад завальваючага сарада палае вельмірадна будынак «Капітанія Хенераль» — у мінулым упраўленне мадрыдскай вяснянай акруці.

Кіпіць бой, а побач па суседству, на маленявай плошчы, ідзе лятучы


мітынг. Агітатары і палітработнікі, нягледзячы на ​​жары, унімаюць дух байцоў».

Асуджаны Мадрыд ападкае смерць Антоніа Коля, якога называлі «маршам з Краінталга». Паглядзеўшы выдатны савецкі фільм, Антоніа Коля, марш іспанскага рэспубліканскага флота, перайшоўшы змагацца на суахем, паставіў сабе мэтай спыніць і вывадзіць са строю гранатамі фашысцкі танкі. І дабіўся гэтага. Пяць італьянскіх танкаў былі ўзарваны. Антоніа Коля падлаўзаў да іх, маючы на ​​пасце тузія гранат. Ён быў ранен выпадкова і да апошняй хвіліны спалнаўся наперавішча, каб прадаўжаць сваю бліскучую работу.

Цяжкі бамбавоў «Юнкерс», які ўчора пераліцеў на бок рэспубліканцаў, сёння ўжо атрымаў нумар урадальвай авіяцыі і вылецеў з новым знішчэннем на бамбёжку фашысцкіх часцей. Яму не трэба было браць з сабою бомб-поўны запас іх аказаўся на самалёце і на бамбятрымалях. Цяпер афішеры Завяржанага легіёна адчулі на сваёй шырку прыемнае дакрананне германскіх бомб...

«Рэспубліканскія часці, народная міліцыя і рабочыя Мадрыда супраціўляюцца сапраўды гераічна і навосяць праціўніку ў адказ усё больш моцныя удары. Бліжэйшыя два-тры дні могуць рашыць лёс Мадрыда і, можа быць, усёй грамадзянскай ваяны».

Пакінуўшы на волю лёсу ваяннымісістам, разрозненны мадрыдскія калонны змаглі, дзякуючы адданасці некалькіх камандзіраў, дзякуючы мужнасці і энергіі мадрыдскіх рабочых, дзякуючы палітычнаму кіраўніцтву мадрыдскіх камуністаў, стрымалі першы нашэй ворага, затармазіў штурм сталіцы, стварыў парадак ва ўласных радах, абараняў Мадрыд, амаль без узабраўняў, пяць сутак. Гэта на самай справе цуда, — але колькі яно



Да другой гадзіны гераічнай барацьбы іспанскага народа супроць фашысцкіх інтэрвентаў. На здымку: Даларес Ібаруры (Пасіянары) выступае на мітынгу байцоў рэспубліканскай арміі.

можа яшчэ прадаўжацца без падтрымання звонку?

12 лістапада. Туманнае слякатнае надвор'е. Гэта к лепшаму — прыпыне работу авіяцыі.

Сакрушальны, ярасны штурм фашыстаў амаль на ўсе масты па Мансанарсу. Міжэжнікі заспаюць агнём усю набажарыю. Сапраўдныя вогняныя віхры. Часта самому не па сабе становішча. А дружнымі трымаюцца, яны трымаюцца і сёння — гэта-ж значыла тым-ж самыя людзі, што без аплады ўнікалі з-пад Талавера, з-пад Таледа ад аднаго гукі кулямёта!

«Я Сегавіскага маста рота пад камандаваннем сержанта Веласкеза кінулася на фашыстаў у контратаку. Тут біліся аступіўшы-дымамічкі. Са свабод «Інтэрнацыяналь», пад кулямётным дэжджом, яны кінуліся наперад, на эстрамадурскую дарогу і аднавілі ў праціўніка амаль паўтара кіламетра!».

«Я маста Прынцыпс пайшлі ў атаку фашысцкіх танкі «ансальдо». Яны менш і слабей рэспубліканскіх, але ў гарадской абстаноўцы даволі вяртыя. А ўсё-ж такі робяць з сацыялістычнай моладдзі закідалі іх гранатамі».

«Фашысцкае камандаванне пяер мяняе напрамак сваіх удараў па Мадрыду і камбінуе іх. Няўдачы пахотных і танкавых атак яно кампенсуе безумным магутным артылерыйскім агнём. Грукат выбухаў амаль не змаўкае. У вокнах безумна дрыжаць шыбы. Пакарныя каманды ідуць па шляху лакалізаваць пажары. На сталя ў мяне тры радзійграмы, прыняты мадрыдскі тэлеграфам, ён іх перадаў у камісарыят».

«Мадрыд. Генералу Франку. У захвапленні і багагавенні пражаннемся перад пераможам, увайшоўшым са сваім багагаслаўленым войскам у сталіцу Іспаніі. Шлем свае малітвы рыцарам свольты паркы, вываліцелям радзімы. Алькальд горада Бургоса — Аляска. Адкае аплачан пятнашаш слоў».

Другая: «Мадрыд. Генералу Франку. Аве Цэзар Імператар. Антоніа Арэвнеро».

Трэцяя: «Мадрыд. Генералу Варэла. Вішнуца з пераможным упахом ад Мадрыд. Гісторыя глядзіць на вас. Балывар».

Гераічнае супраціўленне Мадрыда аказалася сюрпрызам не толькі для фашыстаў. Учора і сёння тут з'явілася некалькі фізіяноміі, якія бясследна зліплі пятага і шостага лістапада. «Возвращенны» заглядаюць з нядабрым выгідам у свае былыя кабініты і канцылярыі. Яны бачыць за сваімі п'ёмовымі сталамі работнікаў Хунты абароны. Яны робяць незаўважны, турэцкія, прадны выгляд...».

Хунта абароны прыняла новы парадок прапускі на выезд і ўезд у горад. Гэтым прадухілаецца беспарадкае ўпаканне і непатрэбны зварот у Мадрыд асоб, пакінуўшых яго.

Хунта працуе вельмі энергічна. Яна рэгулюе парадак у горадзе, у рознічных гандлі, у прадуктовым снабжэнні, арганізацыя эвакуацыі. Армітаваны фашысты паступова, пачынаючы з 7 лістапада, вывезены з Мадрыда...

27 лістапада. «Дваццаць дзён і нацэй ярасных баёў, артылерыйскага абстрэлу, паветраных бомбардыровак, барыкадных

ЧАМУ У ПРАРЫВЕ НАША ЦАГЕЛЬНЯ?

Цагельны завод № 5 (Менск) усё час не выконвае свайго вытворчага плана. Выпускаемая пегла вельмі нізкая якасці. Воць шмат браку. Кіраўнікі завода (дырэктар тав. Гайдукевіч, намеснік тав. Палікоў, партгор тав. Рубін) не цікавіцца жыццём рабочых. Стаханавскі рух зусім аслаб. Соцапборніцтва адсутнічае.

Культурна-бытавыя ўмовы рабочых дрэнныя. У сталовай нічога не купіць, у інтэрнатах брудна, наўтульга.

З-за дрэннай арганізацыі працы за-

робатка рабочых значна панізіўся. Боць выпадкі аблічэння рабочых бухгалтэрыяй. Яны правіла, зарплата выплачваецца заўсёды са спазненнем на 10 дзён.

За ўвесь 1938 год не было ні аднаго агульнага схода рабочых. Рабочыя не ведаюць вытворчага плана, не ведаюць, за што яны павіны змагацца, і райвыканкомі прышлі новыя людзі, сярэд якіх большасць не мае яшчэ патрэбнага вопыту савецкай работы. Гэтым людзям неабходна ўсямерна дапамагчы.

П. Ф. ЗАКУЦІ.

схватах, танкавых атак і контратак, пажараў, шыткавай і ружэйнай барацьбы».

Тысячы байцоў палі смерцю «храбрых ля варт Мадрыда. Загінулі выдатныя камандзіры і камісары, баявыя кіраўнікі мас і радавыя байцы-героі: Мёртвыя Дуруці, Эрэдзія, Віллі Віл-лэ, лётчык Антоніа, танкіст Сімон, антытанкіст Коль, і яшчэ і яшчэ. Але Мадрыд устаў, ён абараняецца і ўжо сам наносіць удары».

У момант імклівага наступлення фашысцкіх войск, пры з'яўленні іх ля олон сталіцы фашысцкаму, ды калі ўгодна, і рэспубліканскаму камандаванню ўзяце Мадрыда злавалася немінуць. Яно, наогул, успрымалася хутчэй, як факт палітычны, чым ва

ДЕМАНСТРАЦЫІ НАРОДНАГА ФРОНТА У ФРАНЦЫІ

ПАРЫЖ, 15 ліпеня. (БЕЛТА). Таксама як і ў Парыжы, учора ў правінцыяльных гарадах усёй Францыі адбыліся магутныя дэманстрацыі народнага фронту. Па вестках «Юманітэ», у дэманстрацыях прымаў удзел: у Лёне — 50 тыс. чалавек, у Тулузе — 20 тыс., у Марсэлі — 10 тыс. У горадзе Алжыры (Паўночная Афрыка) дэманстравала 35 тыс. чалавек. Многачыслныя дэманстрацыі адбыліся таксама ў Тулоне, Руане, Грэнобле, Дыжоне, Перпіньяне і ў многіх іншых гарадах.

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ ФРОНТ ЛЕВАНТА

Паводле паведамлення Іспанскага міністэрства абароны ад 15 ліпеня, у сектары вёскі Сарыон мянежнікам і інтэрвентам удалося некалькі палепшыць свае пазіцыі. У сектары Альгора і Суэрос прадаўжаюцца жорсткія боі. У гэтым сектары рэспубліканцы занялі Мас дэ Мато, Ломас дэль Ольмя і Мас дэль Пертаво. Абдываючы кантрактныя пазіцыі, рэспубліканцы ўтрымліваюць у сваіх руках ініцыятыву. Авіяцыя інтэрвентаў бамбардыравала пазіцыі рэспубліканцаў на гары Бенадан. У 18 гадзін заваяваў бой паміж самалётамі рэспубліканцаў і 20 «фітамі» інтэрвентаў. У выніку бою рэспубліканцы збілі 9 «фітаў», з якіх 2 упалі поблізу Альбентоса, 3 загарэліся ў паветры і 4 упалі і разбіліся на тэрыторыі мянежнікаў. Рэспубліканская авіяцыя страціла толькі адзін самалёт.

ЦЭНТРАЛЬНЫ ФРОНТ

У Заходнім парку вылазка мянежнікаў супроць рэспубліканскіх пазіцый была адбіта.


Агенцтва Эспаня паведамляе, што ў час трох паслядоўных бамбардыровак Валенсіі фашысцкай авіяцыяй паміж 14 і 15 ліпеня скінута звыш 100 бомб і разбурана каля 40 дамоў. У выніку бамбардыроўкі Аліканты 14 ліпеня забіта 6 чал., рапена 29. У ноч на 15 ліпеня авіяцыя інтэрвентаў бамбардыравала прамеіне Барселоны. Даных аб афарах і матэрыяльных стратах няма.

ПЕРАД 2-Й ГАДАВІНАЙ ВАЙНЫ Ў ІСПАНІІ

БАРСЕЛОНА, 16 ліпеня. (БЕЛТА). Орган кампарты «Фронтэ рохо» ў перадавым артыкуле, прысвечаным другой гадавіне вайны, піша, што гэты дзень павінен яшчэ больш згуртаваць усю Іспанію, для чаго патрэбна ўмацаванне народнага фронту і брацкіх адносін паміж камуністамі і сацыялістамі. Газета падкрэслівае, што вайна ў Іспаніі гэта не грамадзянская вайна, у якой змагаюцца процілеглыя партыі, а барацьба усёй краіны за вызваленне ад замежных захватчыкаў.

61 ТЫСЯЧА КАРОБАК У ЗМЕНУ

РЭЧЫЦА, 9 ліпеня. Работніцы-стаканнікі і зборачнікі паха рэчыцкай запарнай фабрыкі «Х. Кастрычнік» т.т. Бізінен Анна Бандарэнка Елене дабіліся новай рэкорднай выпрацоўкі на сваіх этыкетках ровачных машынах. Працуючы ў змене майстра Шкарадзенка, яны выпрацавалі за 7 гадзін 61 тысячу каробак пры норме 43 тысячы. Пасля работы ў паху адбылася вытворчая нарада, на якой т.т. Бізінен і Бандарэнка расказалі аб сваіх метадах работы і як яны дабіліся высокай прадукцыйнасці. Сярод этыкеткароўшчыц фабрыкі разгарнуўся рух «60-тысячнік» за выпрацоўку 60 тыс. каробак за змену.



На тактычных вучэннях у Н-скай часці БВА. НА ЗДЫМКУ: выдатнік баявой і наліччай падрыхтоўкі тав. М. Я. Колькіна на назаральным пункце.

СТАНОВІШЧА У ЧЭХАСЛАВАКІІ

ПРАГА, 15 ліпеня. (БЕЛТА). Учора прэм'ер-міністр Годжа прыняў дэлегацыю камуністычнай партыі Чэхаславакіі ў складзе: генеральнага сакратара ЦК КПЧ тав. Готвальда і дэпутатаў т.т. Колера, Шырокага, Штэйнера, Сіўкі і Борканоўка. Годжа інфармаваў дэлегацыю аб прынятых, на аснове якіх распрацаван праект «колекса нацыянальнасцей», аб законапраектах, падрыхтоўваемых урадам да ўнесена ў парламент, і аб бліжэйшых палітычных мерапрыемствах урада. Дэлегацыя кампарты паставіла Годжа рад пытанняў з мэтай высвятлення пазіцыі ўрада па актуальных палітычных праблемах. У працэсе гутаркі камуністычная дэлегацыя, выразіўшы незадовольнасць ходам абмеркавання праекта «колекса нацыянальнасцей» (заяўка перагавораў, закулісны характар абмеркавання праекта колекса і т.п.), разгарнула праграму вырашэння нацыянальнага пытання ў сапраўды дэмакратычным духу, у адпаведнасці з сацыяльна-эканамічнымі, культурнымі і іншымі пазіцыямі ўсіх народаў, населяючых Чэхаславакію.

ГЕРМАНСКАЯ ПАГРОЗА ЧЭХАСЛАВАКІІ

ПАРЫЖ, 16 ліпеня. (БЕЛТА). Міністр замежных спраў Бонэ прыняў учора прыбыўшага ў Парыж французскага пасла ў Праге дэ Лякруа. Сёння адбылася новая гутарка Бонэ з дэ Лякруа, які перад ад'ездам у Парыж меў прадгледзі сустрэчы з прэзідэнтам Бенешам і галоўнай чэхаславацкага ўрада Голжай Па спадарожнікам «Эвэ», дэ Лякруа дабіваўся ад чэхаславацкага ўрада паскарэння перагавораў адносна «колекса нацыянальнасцей». Другі паведамляе, што перадачы дэ Лякруа французскаму міністру ўражанні аб становішчы Чэхаславакіі «спрыяльныя» і што чэхаславацкі ўрад гатовы ў сваім праекце «колекса нацыянальнасцей» дайсці «да крайніх прадаў уступак, дапуская іх паласанку і адзінаствам дзяржаваў».

ГЕРМАНСКІЯ САМАЛЁТЫ НАД ПОЛЬШЧАЙ

ВАРШАВА, 15 ліпеня. (БЕЛТА). Згодна паведамлення газет з Катоніі учора над мястэчкам Пекары (Польская Сілезія) з'явіліся некалькі германскіх ваясных самалётаў. Зрабіўшы некалькі кругоў над мястэчкам, самалёты, разгарнуўшыся ў баявым парадку, скрыліся.

СТАХАНАЎСКІЯ ПАДАРУНКІ

Набліжаецца слаўная дата — 20-годдзе Ленінскага камсамола. На фабрыках, заводах, у прамысловых арцельных Менска камсамоўцы і несаюзная моладзь рыхтуюць дастойную сустрэчу знамянальнай гадавіне. З вялікім удзімам абмяркоўваюцца зварот малодзых рабочых і спецыялістаў маскоўскага аўтазавода імя Сталіна, у якім яны заклікаюць моладзь краіны азнаменаваць юбілей Ленінскага камсамола выдатнымі справамі. Камсамоўцы і несаюзная моладзь станбаўдаўнічага завода імя Варышалава ў гонар 20-годдзя ВЛКСМ узялі на сябе абавязальства выпусціць радыяльна-свідравальны станок «РС-2» новай канструкцыі. Станок сконструяваў інжынерамі завода тт. Пікусам і Валчком.

ПАРУШЭННЕ ЛАТВІСКИМ САМАЛЁТАМ СОВЕЦКАЯ ГРАНІЦА

БІГОСАВА, 15 ліпеня. (БЕЛТА). 13 ліпеня ў раёне Себежа і Бігосава латвійскі самалёт тыпу знішчальніка двойчы парушыў савецкую граніцу, пераляцеўшы з Латвіі на тэрыторыю СССР.

ХРОНІКА

На вінавальную тэлеграму народнага камісара тав. Літвінава, дзе выказана каментарыяў і неапраўданых абвінавачванняў у адрасце савецкай тэрыторыі п. Юза. П. Керк адзначае супрацоўніцтва з амерыканскімі лётчыкамі савецкай радыёслужбы і аэрапортаў улад і сардэчнасць прыёму, аказанага Юза і афіцыйнымі асобамі і народамі Савецкага Саюза.

КОРАТКА

Новы клуб будзеца на магільскім аўтарамонтным заводзе імя Кірава. У двухпавярховым каменным будынку, які знаходзіцца на беразе Дняпра, будзе вялікая глядзельная зала, гукавое кіно, пакоі адпачынку, бібліятэка, чыталня, пакоі гульняў і заняткаў ровных гурткоў. Адкрыццё клуба прыурочаецца да Кастрычніцкіх свят.

ПАДРЫХОУКА МЕДЫЦЫНСКІХ КАДРАУ

Моладзь Савецкай Беларусі працягвае вялікую цікавасць да медыцынскай адукацыі. У новых вучэбных горах у Менскім і Віцебскім медыцынскіх інстытутах будзе прынята 600 чалавек. Наступна ўжо больш 850 заяў. У Менскім медыцынскім інстытуце адкрыта санітарны факультэт на 100 чалавек. Вялікая ўвага надаецца ў сярэдніх медыцынскіх навуцальных устаноў. У школы зубных урачоў, акушараў, фармацэўтаў, фельдшараў, медыцынскіх жэспёр, ясельных жэспёр будзе прынята 5.070 чалавек. У гэтым годзе на медыцынскую адукацыю ў БССР адпущана 32.230 тыс. руб. — на 48 проц. больш чым у мінулым годзе.

ЭЛЕКТРАСТАНЦЫЯ ЗРЫВАЕ РАБОТУ ТОРФЗАВОДА

ГОМЕЛЬ. (Кар. «Звязда»). Змагаючыся за дастойную сустрэчу першай сесіі Вархоўнага Савета БССР, лепшыя стаханавскія брыгады торфзавода «Большэвік» (Гомель) паказваюць узоры сацыялістычнай прадукцыйнасці працы. Звыш 17 брыгад (сярод іх брыгады ініцыятараў стаханавскага руху ў тарфяной прамысловасці Зубава, Карнева, Афанасенка і іншых) датармінава скончылі сезонную праграму па здабычы торфу. Калектыў завода абавязаўся да дня адкрыцця сесіі Вархоўнага Савета БССР закончыць выкананне сезоннай праграмы здабычы торфу на ўсяму заводу. Аднак гомельская электрастанцыя (дырэктар Ёгораў, галоўны інжынер Сотчанка) зрывае работу стаханавскага завода. Восем разоў за тры дні, як станцыя пазавіла завод электраэнергіі, і завод не працуе.

ІНСТЫТУТ ЗРЫВАЕ СЕСІЮ ЗАВОЧНІКАЎ

3 і 14 ліпеня пры Магілёўскім педінстытуце пачалася сесія настаўнікаў-завочнікаў. Першыя дні заняткаў паказалі, што Інстытут не падрыхтаваўся. Выкладанне прадметаў, прадугледжаных вучэбным планам, прадолжыць надзвычай дрэнна. Замест заплачаных штодзённых 8 вучэбных гадзін, даюцца толькі 2-4, астатнія зрываюцца.

Зусім незадовольна арганізаван прым'ём залікаў. Бываюць выпадкі, калі выкладчыкі, дачытаўшы курс той або іншай дысцыпліны, пакідае спены інстытута, не прыняўшы ад усіх завочнікаў залікаў.

Некаторыя-ж надобравітася выкладаць матэрыял. У выніку гэтага ёсць значны працэнт завочнікаў, якія атрымліваюць дрэнныя адзнакі.

ДАЧА ПА ЗЕМСТВУ

Пры Дукорскай МТС ёсць свой клуб. У адным з пакояў гэтага клуба стаўць більярд, рабочыя кожны раз пасля работы мелі магчымасць правесці там свой адпачынак.

Аднак, 6 ліпеня, к сваёму вялікаму здзіўленню, яны ў більярдным пакоі замест більярда ўбачылі незнаёмую жанчыну.

— Хто вы? — спыталі ў яе. — Я? — Знаёмая дырэктара МТС тав. Рудчанка. Прыехала сюды адпачываць.

На пратэсты рабочых супроць ператварэння клуба ў дачу тав. Рудчанка не звярнула ніякай увагі. Рабочыя асталіся без камога адпачынку, затое гасціны дырэктар задоволен тым, што прыхаўшыя госці атрымалі надзвычайную кватэру.

У КАЛГАСНЫХ ПАСЕКАХ

У 4.787 калгасных пасеках Беларусі пачаўся летні збор мёду. Большасць калгасу рэспублікі вывелі свае пчола-сесіі да мялясных культур — грэчкі, каншынны, гарцыні і інш. У калгасе Перадзвонскага раёна, Гомельскай вобласці, вывезена да мялясных культур 3.842 пчола-сесіі з 40 пасек. Па падліках пчолаводства збор мёду ў калгасных пасеках у гэтым годзе каляецца значна большы, чым у мінулым годзе.

Нам адзнака рэдактара І. М. ОФЕНГІМ.

Кіноаатар «Чырвоная зорка» МЯДЗВЕДЗЬ. Кіноаатар «Інтэрнацыянал» АПОШНІ ТАВАР. Кіно «Спартак» СЛАВА СВЕТУ. Дзіцячы кіноаатар КАРО. Кіноаатар «Навіны пра» МАЛЕНЬКАЯ МАМА.

МЕНСКІ БЕЛАРУСКИ ДЗЯРЖАНЫ ЗААВЕТЭРЫЧАРНЫ ТЭХНІКУМ абавячае ПРЫЕМ СТУДЭНТАЎ на 1938/39 вучэбны год У КОЛЬКАСІ 120 ЧАД. на ЗААТЭХНІЧНАЕ АДЗЯСЛЕННЕ. У тэхніку прымаюцца абодва ва ўроўне ад 15 да 30 год у адпаведнасці з вышэйшай сярэдняй школай (смыгодзі).

У АДЗЕЛ А Б'Я У ЗВАНІЦЕ па тэл. № 25-384. ДЗЯРЖЫЦЬКІ ЗАВОДНЫ ІНСТЫТУТ ЛЕГКАГА ПРАМЫСЛОВАСІІ да і жніўня 1938 г. ПРАВОДЗІЦЬ ПРЫЕМ СТУДЭНТАЎ У ВНУІ і ТЭХНІКУМ на факультэты: тэхнічны, скура-абутковы, швейны, механічны, інжынерна-эканамічны.

Менские областное управление Дзяржстраха да увагі ПРАЦОЎНЫХ ДЗЯРЖСТРАХАМ СССР УВЕДЗЕНЫ НОВЫЯ ПРАВІЛЫ ДОБРАВОЛЬНАГА КАЛЕКТЫўНАГА СТРАХАВАННЯ ЖЫЦЦА ПРАЦОЎНЫХ. Новыя правілы значна спрашчаюць умовы страхавання і пашыраюць яго ты для застрахованых. Паводле новых правілаў, страхаванне заключаецца пры ўмове, калі ў калектыўнае пісьмовае вывадзі жаданне страхаванца ў аднолькавую страхавую суму і ўплатіць свой першы авансавы ўзнос не менш 10 проц. наяўнага складу працоўных. Усім астатнім працоўным калектыўна, незалежна ад іх колькасці, не пажаданым страхаванца ў прынятую калектыўна аднолькавую страхавую суму, новыя правілы прадбавляюць магчымасць страхаванца сваё жыццё ў гэтым жа калектыўе ў любы меншую суму.

Table with columns: МММ сэрвіс, АММ аблігацый, Рэзерв вышэйшага ў руб., АММ сэрвіс, АММ аблігацый, Рэзерв вышэйшага ў руб., АММ сэрвіс, АММ аблігацый, Рэзерв вышэйшага ў руб., АММ сэрвіс, АММ аблігацый, Рэзерв вышэйшага ў руб.